

8. Крылов, С. Оппозиция языковая [Электронный ресурс] // Энциклопедия Кругосвет. – Режим доступа: https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/OPPOZITSIYA_YAZIKOVAYA.html. – Дата доступа: 20.12.2019.
9. Кузнецов, В. Г. Женевская лингвистическая школа: От Соссюра к функционализму / В. Г. Кузнецов. – М. : ЛЕНАНД, 2018. – 184 с.
10. Кулешова, А. В. Категории контраста и оппозиции в лингвистическом анализе [Электронный ресурс] // КиберЛенинка. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/_kategorii-kontrastaa-i-oppozitsii-v-lingvisticheskem-analize. – Дата доступа: 21.12.2019.
11. Лаврентьева, Т. В. Структурная организация концептуального поля оппозитивности [Электронный ресурс] // Человек и Наука. – Режим доступа: <http://cheloveknauka.com/strukturnaya-organizatsiya-kontseptualnogo-polya-oppozitivnosti>. – Дата доступа: 12.10.2019.
12. Леви-Стросс, К. Первобытное мышление [Электронный ресурс] // Библиотека Гумер. – Режим доступа: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lev-Str/index.php. – Дата доступа: 11.07.2019.
13. Маслова, В. А. Лингвокультурология: учеб. пособ. / В. А. Маслова. – М. : Академия, 2001. – 208 с.
14. Рубинштейн, С. Л. К вопросу о языке, речи и мышлении [Электронный ресурс] // Pedlib.ru. – Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/4/04274_0427-7.shtml. – Дата доступа: 14.08.2019.
15. Трубецкой, Н. С. Основы фонологии / Н. С. Трубецкой. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 352 с.
16. Ярцева, В. Н. Оппозиции / В. Н. Ярцева // Лингвистический энциклопедический словарь / отв. ред. В. Н. Ярцева. – М. : Большая рос. энцикл., 2002. – 709 с.

НЕКАТОРЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ПЕРАКЛАДНЫХ ШМАТМОЎНЫХ СЛОЎНІКАЙ ЮРЫДЫЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ

А. М. Лапцёнак (*Мінск, Беларусь*)

Праведзена апісанне шматмоўных перакладных слоўнікаў юрыдычнай тэрміналогіі «Glossary of Election Terminology. Глоссарий терминов по выборам» і «Лексікон правоў чалавека». Прааналізаваны будова слоўнікаў і асаблівасці падачы ў іх беларускіх тэрміналагічных адзінак, якія даследаваны з пазіцыі структуры, адпаведнасці арыгіналу і нормам беларускай мовы.

Ключавыя слова: слоўнік; тэрмінографія; юрыдычная тэрміналогія; тэрмін.

Юрыдычная тэрміналогія займае адно з важных месцаў у тэрмінастэме беларускай мовы, паколькі ахоплівае шматлікія бакі жыцця і дзеяніасці чалавека. Інтэнсіўнасць міжнародных прафесійных контактаў, адкрытыасць сусветнай грамадскасці, неабходнасць забеспячэння паспяховай камунікацыі патрабуюць ад навукоўцаў актыўнай працы па сістэматызацыі і гарманізацыі тэрміналогіі. Нешматлікія па колькасці перакладныя шматмоўныя слоўнікі юрыдычнай лексікі, што ўтрымліваюць беларускамоўную частку, былі ў свой час даследаваны Г. І. Кулеш у шэрагу артыкулаў і манаграфій [3]. Аднак

у апошнія гады з'явіліся выданні, які яшчэ не былі прадметам вывучэння да-следчыкаў. Гэта «Руска-беларускі юрыдычны слоўнік» І. Буяльскага (2016), «Французска-беларускі слоўнік прававой лексікі» (2019) і інш. Нашу ўвагу прыцягнулі шматмоўныя выданні «Glossary of Election Terminology. Глоссарий терминов по выборам» [1] (далей – «Глоссарий») і «Лексікон правоў чалавека» [2] (далей – «Лексікон»), прысвечаныя асобным галінам права-знаўства, у якіх прадстаўлена беларуская частка. Гэтыя выданні не з'яўляюцца нарматыўнымі тэрміналагічнымі слоўнікамі, але іх аналіз важны для выпрацоўкі тэрміналогіі на нацыянальнай мове і яе далейшай кадыфікацыі.

«Глоссарий» складаецца з дзвюх зместава тоесных частак, якія адрозніваюцца мовай лексем рээстравай часткі: англа-руска-беларуская частка і руска-беларуска-англійская. Па сутнасці зыходнай мовай з'яўляеца англійская, а падзел на дзве часткі можа быць патлумачаны зручнасцю карыстання выданнем: у ім упараткованы па алфавіце англамоўная і рускамоўная часткі, у кожную з якіх дадаткова ўключана беларускамоўная. На вокладцы пазначана, што гэта не афіцыйны дакумент, слоўнік прызначаны для ўнутранага карыстання БДІЧ АБСЕ, у ім не ўказаны ўкладальнік рээстру і аўтары беларускамоўнай часткі. Выданне мае выразны перакладны характар, што дадаткова пацвярджаеца ўключэннем тэрміналагічных адзінак, якія адлюстроўваюць рэаліі заходняга заканадаўства: *мажарытарная выбарчая сістэма, партыйны спіс, прапарційнальная выбарчая сістэма* і інш., аднак у ім зафіксаваны і тэрміны, што называюць беларускія рэаліі – *Вяроўны суд, Канстытуцыйны суд, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь*.

У сваю чаргу аўтарам «Лексікону» з'яўляеца французскі юрист Сэдрык Віяле, арыгінальнае выданне ўключае англійскую і французскую часткі, у беларускім выданні прадстаўлены англійская, французская, беларуская і руская мовы, але адзначаны толькі перакладчык на беларускую мову – Сяргей Богдан. У прадмове выказваецца падзяка Уладзіміру Шчэрбаву, «які рупіўся пра адаптацию і пераклад гэтай кнігі», але не адзначана, на якую мову [2, с. 5]. Мегаструктура слоўніка ўключае прадмову, корпус лексічных адзінак і паказальнік тэрмінаў на чатырох мовах. Рээстр складаюць лек-січныя адзінкі і спалученні на англійскай мове, размешчаныя ў алфавітным парадку і праілюстраваныя вытрымкамі з розных юрыдычных дакументаў, у якіх дaeца тлумачэнне тэрмінаадзінкі ў працытаваным дакуменце або іншы кантэкст, у якім падкрэсліваецца актуальнасць, каштоўнасць, значнасць паняцця для рэалізацыі правоў чалавека. Французская, беларуская і руская адпаведныя часткі цалкам судносяцца з ёй.

Абсалютную большасць прадстаўленых тэрмінаў у абодвух выданнях складаюць субстантыўныя адзінкі, сярод іх прадстаўлены аднакампанентныя тэрміны (выбары, дэбаты, кандыдат, мандат, назіральнік; абінавачаны, арышт, вайна, генакыд, дзіця, згвалтаванне, інвалід, праца, рабства,

сям'я і інш.), але пераважаюць складаныя па будове лексемы. У «Лексіконе» часам адзначаюцца адзінкі ў форме множнага ліку: ахвяры, дзяўчынкі, жанчыны, людзі (пры наяўнасці лем чалавек, чалавек / асона, чалавечая асона). Структурна тэрміны прадстаўлены двухкампанентнымі спалучэннямі (агітацыйныя матэрыялы, вынікі галасавання; культурная разнастайнасць, гандаль людзьмі), трохкампанентнымі (актыўнае выбарчае права, участак для галасавання, выбарчы фонд кандыдата, рэгістрацыя вылучэння кандыдата; права на развіццё, злачынствы супраць чалавечства, ахова культурнай разнастайнасці, міжнародны крымінальны суд і інш.), а таксама шматкампанентнымі адзінкамі з прымым парадкам слоў (галасаванне па-за памяшканнем для галасавання, ініцыятыўная група правядзення реферэндуму; кланаванне ў мэтах узнаўлення чалавечай істоты, гвалт у дачыненні да жанчын, права на свабоду пераканання і на свабоднае выяўленне іх).

У «Глоссарии» прадстаўлены таксама адзінкі з адваротным парадкам слоў, мэтазгоднасць якога цяжка вытлумачыць: бюлетэнь выбарчы; прамога выбарчага права прынцып; кандыдатаў, спіс і інш. Аналіз такіх адзінак дае падставы сцвярджаць пра руска-беларускі (а не англа-беларускі) пераклад у гэтым выданні. У «Лексіконе» прадстаўлены спалучэнні, дзе залежная лексема ставіцца на першае месца, а галоўны кампанент даецца ў дужках: апартэйд (*ліквідацыя*), дасягненні розных народаў (*адрозненні* ў) і інш.). Такая падача абумоўлена літаральнай перадачай парадку кампанентаў тэрміналагічнай адзінкі ў рээстравай англомоўнай частцы (*apartheid (eradication of); achievements of the different peoples (differences between the)* і г. д.). Але толькі ў дачыненні да тэрмінаў апартэйд (*ліквідацыя*), расізм (*ліквідацыя*) можна патлумачыць мэтазгоднасць такога афармлення – яно выклікана жаданнем падаць побач, адзін за адным тэрміны з агульным кампанентам: апартэйд – апартэйд (*ліквідацыя*), расізм – расізм (*ліквідацыя*). Фіксацыя іншых адзінак у падобнай форме, верагодна, выклікана суб’ектыўным рашэннем аўтара-складальніка. Схільнасць да літаральнага перакладу кампанентаў прыводзіць часам да незразумеласці выразу. Так, англ. *country of his nationality (the)* у беларускамоўнай частцы мае адпаведнік *краіна* яе грамадзянскай прыналежнасці, сутнасць спалучэння становіцца зразумелай толькі пасля прачытання ілюстрацыі – вытрымкі з Канвенцыі аб статусе ўцекачоў: яе – асобы, якая з'яўляецца грамадзянінам некалькіх краін. На наш погляд, у беларускай частцы, дзе парадак загадзя вызначаны і не залежыць ад напісання самой тэрмінаадзінкі, больш мэтазгодна іх падаваць з прымым парадкам кампанентаў.

У абодвух выданнях таксама адзначаюцца адзінкі з галоўным кампанентам-дзеясловам: *апратэставаць* вынікі выбараў, прызнаваць выбары несапраўдными, учыняць перадвыбарныя махінацыі (хочь англ. *gerrymandering*); лічыцца невінаватым, падлягаць крымінальнай адказнасці;

пазбягаць прычынення школы і г. д.). У «Лексіконе» прадстаўлены таксама адзіны прыметнік: *гендарны*.

Зафіксаваныя ў выданнях тэрміналагічныя адзінкі ў цэлым адпавядаюць нормам сучаснай беларускай мовы, многія прапанаваныя тэрміны і ўстойлівя выразы шырока выкарыстоўваюцца ў спецыяльнай юрыдычнай літаратуры на беларускай мове, прадстаўлены ў перакладах кодэксаў на беларускую мову, некаторыя тэрмінаадзінкі фіксуюцца і ў слоўніку НЦПІ, які прызначаны выконваць ролю нарматывнага. Параўн.: *датэрміновае галасаванне, давераная асоба, назіральнік, заява аб вылучэнні кандыдатуры; дэпартыція або гвалтоўнае перамяшчэнне, кампетэнтны орган, права на свабоду пераканання і на свабоднае выяўленне іх і да т. п.*

Але адзначаюцца і пэўныя недасканаласці ў падачы адзінак. Так, перакладчык «Лексікона» ў якасці адпаведніка да англ. *members of the family* ўжывае субстантыў *сямейнікі* (параўн. таксама англ. *members of the human family* – бел. *супольнікі чалавечай сям’і*), замест агульнапрынятага спалучэння член *сям’і*. Лексема *сямейнік* дастаткова пашыраная ў беларускай мове, але размоўных харктар абмажкоўвае, на наш погляд, пашырэнне слова ў юрыдычнай сферы. У межах сінанімічнай пары *воля – свабода* перакладчык паслядоўна выбірае назоўнік *свабода*: *свабода, права на свабоду думкі, сумлення і рэлігіі*, а таксама *мэта і апраўданне прысуджэння да пазбаўлення свабоды* пры наяўнасці адпаведніка *пазбаўленне волі*. Таксама ў межах тэрміналагічных выразаў ужываюцца лексемы-неалагізмы *таперанцыя, паняволенне, плямёнавы, спалучэнне з гледзішча: народы, што вядуць плямёнавы лад жыцця; павага разнастайнасці культуры, таперанцыя, дыялог і супрацоўніцтва; чыннікі, якія абумоўліваюць уразлівасць людзей з гледзішча гандлю людзьмі і інш.* Пры наяўнасці дастатковая пашыраных паставянных кампанентаў выразаў, што ўключаюцца ў структуру прапанаваных тэрмінаў, выбар неалагічных лексічных адзінак будзе пашыраць варыянтнасць тэрміналогіі і, на наш погляд, садзейнічаць расхістванню тэрміналагічнай сістэмы.

Пэўныя недахопы ўласцівы і «Глоссарию». Недакладна падабраныя адпаведнікі да арыгінальнай англійскай лексемы прыводзяць да таго, што некаторыя тэрміны на беларускай (і рускай) мове дублююцца: *месца жы-харства* (англ. *Place of residence i residency*), *падпісны ліст* (англ. *petition i signature list*), або недастатковая выразна дыферэнцыроўка: *рэгістрацыя (улік) выбарчыкаў і рэгістрацыя выбарчыкаў* (адпаведна англ. *voter registration i registration of voters*). Часам адзначаюцца напісанні, якія можна расцэньваць як памылкі: *адміністрату́йна-тэрытарыяльная адзінка* (замест *адміністрацыйна-тэрытарыяльная*), *наўмыснае знішчэнне, пашкоджванне агітацыйных друкаваных матэрыялаў* (замест *пашкоджанне*) і інш., таксама прадстаўлены неалагізмы: *пасведчваць (документ, які пасведчвае асобу грамадзяніна)*. У прадстаўленым выданні адзначаюцца сінанімічныя адпа-

веднікі да пэўнай лексемы: *наказания – кары, пакаранні – penalties; отмена регистрации – адмова / скасаванне рэгістрацыі – revocation of registration* і інш., але не зразумела, ці яны ўзаемазамяняльныя ва ўсіх значэннях, ці маюць пэўныя семантычныя ці стылістычныя адрозненні. Аднак у цэлым пранаваныя перакладчыкам тэрміналагічныя адзінкі і агульнаўжывальныя выразы адпавядаюць сучасным нормам і шырока ўжываюцца ў сферы права-водства. Параўн.: *прыхаваная рэклама, пасведчанне даверанай асобы кандыдата, падроблены бюлетэнь, выдаткі на правядзенне выбараў і інш.*

Такім чынам, прадстаўленыя слоўнікі ілюструюць беларускую тэрміналогію пэўных галін права, садзейнічаюць развіццю юрыдычнага стылю і ўдасканаленню айчыннай тэрміналогіі. Але ў іх адзначаецца шэраг недаглядаў, якія паstryраюць варыянтнасць у тэрмінасцістэме і могуць расхістваць нацыянальную, таму выданні варта разглядаць у якасці даведачных.

Бібліографічны спіс

1. Glossary of Election Terminology = Глоссарий терминов по выборам. – Minsk : 2016. – 49 с.
2. Віяле, С. Лексікон правоў чалавека = Lexicon of Human Rights = Les definitions des droits de l'homme = Лексикон прав человека / С. Віяле. – Мінск : Тэхнагія, 2013. – 240 с.
3. Кулеш, Г. І. Мова беларускага заканадаўства XX стагоддзя: генезіс і эвалюцыя / Г. І. Кулеш. – Мінск : БДУ, 2015. – 303 с.

КУЛЬТУРНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ АБЕРРАЦИИ ПРИ ВОСПРИЯТИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА РЕФЛЕКСИВНО-ТРАДИЦИОНАЛИСТСКОГО ТИПА

Л. В. Левшун (г. Минск, Беларусь)

Автор обращает внимание на неизбежность культурно-коммуникативных aberrаций при восприятии и интерпретации произведений рефлексивно-традиционистского типа культуры slavia orthodoxa. Отмечается, что наиболее распространенной из такого рода aberrаций у читателя, не включенного в ассоциативно-герменевтическое поле «поэтики Истины», является восприятие художественных средств как риторических украшений и приемов литературного ремесла, в то время, как в каноническом христианском художестве они являются необходимым, а порой и единственным способом передачи образной информации об «онтологическом портрете» предмета изображения.

Ключевые слова: культурно-коммуникативные aberrации; произведения рефлексивно-традиционистского типа культуры slavia orthodoxa.

Поэтика книжной культуры slavia orthodoxa – «поэтика Истины», как определил ее Рикардо Пиккио – изучена во многих аспектах, однако проблеме культурно-коммуникативных aberrаций, неизбежно возникающих при восприятии и интерпретации произведений рефлексивно-традиционистского типа, внимание не уделяется, что влечет серьезные интерпретационные ошибки. Речь идет прежде всего об отношениях «произведение – читатель»